



...імперыялістычнай вайны, выкрывала контррэвалюцыйную яе сутнасць, заклікала, мабілізоўвала і арганізоўвала масы пад лозунгам ператварэння імперыялістычнай вайны ў вайну грамадзянскую.

Змагаючыся пад неперажымымі сцягамі партыі Леніна—Сталіна, пратэставалі былой рускай імпе-

...Сарод... бошучых хва-намічных патрасенняў і ваенна-палітычных катастроф СССР стаць асобна, яшчэ, прадаўжаючы сваю справу сацыялістычнага будаўніцтва і барацьбы за захаванне міру» (Сталін).

Праводзячы паслядоўную большэвіцкую палітыку міру, народы Савецкага Саюза добра атэньва-

...будуўніцтва сацыялізма, за ўмацаванне абароназдольнасці СССР.

«Мы стаім за мір і адстойваем справу міру. Але мы не баімся пагроз і гатовы адказаць ударам на ўпад падпальчыкаў вайны» (Сталін).

Няхай запамятаюць гэта імперыялісты і іх лакеі — сацыял-фашысты ўсіх краін!

...імперыялістычнай партыі атла-адолела ўзначаліць сялянскі рух, пакіраваны супроць памешчыкаў і імперыялістаў. Гэты рост рэвалюцыйнага сялянскага руху, несумнінна, садзейнічаў поспеху кітайскай Чырвонай арміі і савецкага руху. Наша партыя, — гаворыць тав. Бол-Сін, — прайшла праз цяжкае выпрабаванні. Нямаю нашых лепшых таварышоў загінулі афіраў тэрору, няма было хвароб і ўнутры нашай партыі. Але не глядзячы на ўсё гэта, партыя ў неперымірнай барацьбе на два франты расла і загартоўвалася.

Мы запэўняем VII кангрэс, што камуністычная партыя Кітая, не пакладаючы руб, будзе ўпорна змагацца, каб стаць дастойнай секцыяй большэвіцкага Інтэрнацыянала.

Бурныя апладысменты пакрываюць апошняе словы прамоўцы. Увесь зал устае. З боку кітайскай дэлегацыі раздаюцца прывітальныя воклічы, надхопленыя ўсім залам.

Выступленнем тав. Бол-Сіна завершыла пасяджэнне 29 ліпеня 1935 года. (БЕЛТА).

...умовах фашысцкай дыктатуры 40-гадовай традыцыі падпольнага барацьбы польскіх камуністаў. —

...гэтыя канцэсыі будучы прысутнічаць на адкрыці спартываў на стадыёне «Дынамо». (БЕЛТА).

### Дзеньнік ранішняга пасяджэння 31 ліпеня

У ранішнім пасяджэнні 31 ліпеня, на якім старшынястоўе тав. Эролі, прадаўжаюцца спрэчкі па дакладу тав. Піка. Першым выступае прадстаўнік кампартыі Румыніі тав. Драгану. Ён гаворыць аб росце ўплыву кампартыі, якая працуе ў глыбокім падполлі.

Мірнай палітыка СССР, — гаворыць тав. Драгану, — карыстаецца вялікімі сімпатыямі сярод працоўных Румыніі. Антыфашысцкі рух і рух супроць імперыялістычнай вайны пусціў глыбокі карані ў масах. Не глядзячы на тое, што сацыял-дэмакратычныя правадыры тры разы адхілілі прапанову кіраўніцтва кампартыі аб адзіным фронце, кампартыі ўдалося, дзякуючы прывільнай тактыцы, узмацніць рух за адзін фронт сярод сацыял-дэмакратычных рабочых. Сваёй галоўнейшай задачай, — гаворыць тав. Драгану, — партыя лічыць далейшае паглыбленне работы па стварэнні адзінага антыфашысцкага народнага фронту.

Тав. Гарсія ў яркіх і моцных вобразах выклікае да жыцця эпізоды нядаўняй гераічнай барацьбы пролетарыяў Астурні. Ён расказвае аб захваце Овьеда калонай рэвалюцыйных рабочых, якая знаходзілася пад камандай аднаго сацыялістычнага модалаі; ён гаворыць аб 17-гадовай камсамольцы Аідзе Лафунтэ, якая, знаходзячыся адна ля кулямэта, аказвала супраціўленне пэламу батальёну ўрадавых войск і якая, ужо будучы смяротна раненай кулямі контррэвалюцыянераў разгарнула сваю чырвоную хустачку і ўсклікнула: «Няхай жыве рэвалюцыя!» «Няхай жыве камунізм!».

Іспанская рэвалюцыя, — кажа тав. Гарсія, — незакончыся, і нам прадстаяць новыя, суэзныя рэвалюцыйныя баі. Мы выхтуем масы на барацьбу супроць фашызма, супроць імперыялістычнай вайны, у абарону Савецкага Саюза.

Увесь кангрэс устае і праводзіць бурнымі апладысментамі апошнія словы прамоўцы.

Пасля кароткага перапынку па ранішнім пасяджэнні выступілі таварышы: тав. Ферзі — кампартыя Турцыі і тав. Фурні — кампартыя Італіі.

На ранішнім пасяджэнні прысутнічаў папулярнейшы пролетарскі пісьменнік А. Барбюс. Яго з'яўленне было цёпла спаткана тэлегатамі кангрэса. (БЕЛТА).

## АБ ЗНЯЦЦІ СУДЗІМАСЦІ З КАЛГАСНІКАЎ

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Савета Народных Камісараў Саюза ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанаўляюць:

- Зняць судзімасць з калгаснікаў, асуджаных да пазбаўлення волі на тэрміны не звыш 5 год, або да іншых больш мяккіх мер пакарання і адбыўшых данае ім пакаранне ці дэтэрмінава выгваленых да выдання гэтай пастановы, калі яны ў сучасны момант добрасумленна і чэсна працуюць у калгасах, хоць-бы яны ў момант стварэння злчынства былі аднаасобнікамі.
- Дзеянне гэтай пастановы не пашыраецца:
  - на асуджаных за контррэвалюцыйныя злчынствы і асабліва небяспечныя злчынствы супроць парадку кіравання;
  - на асуджаных па ўсіх злч-

чынствах на тэрміны звыш 5 год пазбаўлення волі;

- на рэцыдывістаў;
- на асоб, асуджаных за злачынствы і сістэматычнае невыкананне абавязальстваў па пастаўках сельскагаспадарчых прадуктаў (зернапастаўкі, мяса-і малакопастаўкі і інш.).

3. Зняцце судзімасці вызваляе гэтых асоб ад дадатковых мер пакарання, назначаных па пунктах «ж», «з» і «і» арт. 20 К. К. РСФСР і адпаведных пунктах артыкулаў К. К. другіх саюзных республік, а таксама адмяняе забарону на атрыманне імі пашпарта, калі для гэтага няма абмежавання па іншых падставах.

4. Для ажыццяўлення данай пастановы стварыць у раёнах, краях, абласцях і саюзных республіках, не маючых краявога і абласнога падзелу, пад старшынствам старшыні адпаведнага выканкома, камісіі ў складзе: пракурора, старшыні суда і начальніка ўпраўлення НКВС.

5. Для вызначэння парадку работы камісіі, указаныя ў п. 4 данай пастановы, даручыць пракуратору Саюза ССР, Вярхоўнаму суду Саюза ССР і НКВС СССР, выдаць спецыяльную інструкцыю.

6. Работу па зняццю судзімасці з калгаснікаў у адпаведнасці з данай пастановай закончыць к 1 лістапада 1935 г.

Старшыня ЦВК Саюза ССР М. КАЛІНІН.  
Нам. Старшыні СНК Саюза ССР В. ЧУБАР.  
Сакратар ЦВК Саюза ССР І. АКУЛАЎ.

Масква, Крэмль.  
29 ліпеня 1935 года.

Ранішняе пасяджэнне 30 ліпеня адкрываецца ў 10 гадзін пад старшынствам тав. Піка. Прадаўжаюцца спрэчкі па справазначнаму дакладу Выканкома Камітэруна. Першым выступае тав. Надзір (Сірыя), які расказвае кангрэсу аб класавых і нацыянальна-рэвалюцыйных баях працоўных Сірыі.

Наступным выступае тав. Крумаў (кампартыя Балгарыі). Ён гаворыць аб тым, як працуюць у глыбокім падполлі камуністычная партыя Балгарыі, у рэзультате ўпорнай барацьбы за чыстату сваіх радоў супроць прыхватчы і «левых» сектантаў, пачала рабіць першыя паспяхоўны крокі на шляху стварэння адзінага фронту. Камуністычная партыя Балгарыі вырасла як колькасна, так і ідэйна. Крумаў указвае на барацьбу супроць ваенна-фашысцкай дыктатуры, за дэмакратычныя свабоды працоўных, за штодзённыя эканамічныя патрабаванні рабочага класа, як на важнейшыя задачы кампартыі Балгарыі. Іменна на гэтай базе партыя прэступіла да стварэння шырокага адзінага народнага фронту.

Выступішы пасля Крумава прадстаўнік камуністычнай партыі Кубы тав. Марын таксама кваліфікаваў значны колькасны рост камуністычнай партыі Кубы і яшчэ большы рост яе ідэалагічнага ўплыву на масы. Не глядзячы на хвалю наймоцнейшага тэрору, якая пракацілася па краіне; не глядзячы на кары смерцю, арышты, катаванні, збіенні, ярым падваргаліся кубінскія барацьбіты за справу вызвалення працоўных, —

партыя здолела перабудаваць свае рады і рашуча і энергічна пачала барацьбу за стварэнне адзінага народнага фронту.

Тав. Дзюрас (камуністычная партыя Грэцыі) гаворыць, што кампартыя Грэцыі як і ўсе іншыя секцыі Камітэруна, прыходзіць к VII кангрэсу больш падрыхтаванай, больш моцнай, больш згуртаванай. Аўтарытэт партыі значна вырас сярод шырокіх мас працоўных. Вопыт грэчаскай кампартыі поўнаасо пацверджае паспяхоўны вопыт французскай кампартыі ў справе барацьбы супроць фашызма шляхам стварэння шырокага антыфашысцкага народнага фронту. Калі ў Грэцыі, — гаворыць тав. Дзюрас, — не перамог фашызм, то гэта ў вялікай ступені з'яўляецца рэзультатам паспяховай барацьбы адзінага фронту пад кіраўніцтвам кампартыі.

Тав. Шармей (кампартыя Аўстраліі) таксама падкрэслівае неабходнасць стварэння адзінага народнага фронту супроць фашызма і вайны і адзначае, што ў праграме адзінага фронту ў Аўстраліі асноўнымі лозунгамі з'яўляюцца абарона Савецкага Саюза, барацьба супроць пагрозы фашызма і новай імперыялістычнай вайны.

У прамовах дэлегатаў двух кампартыі — філіпінскай (тав. Туоміон) і латвійскай (тав. Мартын) была адлюстравана гераічная барацьба гэтых секцыяў Камітэруна за адзін фронт барацьбы супроць фашызма і новай імперыялістычнай вайны. Працоўныя абодвух краін, якія жывуць у цяжкіх умовах гнёту фашысцкай дыктатуры з яе пагромамі, нацыянальнай траў-

Дзеньнік ранішняга пасяджэння 30 ліпеня

Ранішняе пасяджэнне 30 ліпеня адкрываецца ў 10 гадзін пад старшынствам тав. Піка. Прадаўжаюцца спрэчкі па справазначнаму дакладу Выканкома Камітэруна. Першым выступае тав. Надзір (Сірыя), які расказвае кангрэсу аб класавых і нацыянальна-рэвалюцыйных баях працоўных Сірыі.

Наступным выступае тав. Крумаў (кампартыя Балгарыі). Ён гаворыць аб тым, як працуюць у глыбокім падполлі камуністычная партыя Балгарыі, у рэзультате ўпорнай барацьбы за чыстату сваіх радоў супроць прыхватчы і «левых» сектантаў, пачала рабіць першыя паспяхоўны крокі на шляху стварэння адзінага фронту. Камуністычная партыя Балгарыі вырасла як колькасна, так і ідэйна. Крумаў указвае на барацьбу супроць ваенна-фашысцкай дыктатуры, за дэмакратычныя свабоды працоўных, за штодзённыя эканамічныя патрабаванні рабочага класа, як на важнейшыя задачы кампартыі Балгарыі. Іменна на гэтай базе партыя прэступіла да стварэння шырокага адзінага народнага фронту.

Выступішы пасля Крумава прадстаўнік камуністычнай партыі Кубы тав. Марын таксама кваліфікаваў значны колькасны рост камуністычнай партыі Кубы і яшчэ большы рост яе ідэалагічнага ўплыву на масы. Не глядзячы на хвалю наймоцнейшага тэрору, якая пракацілася па краіне; не глядзячы на кары смерцю, арышты, катаванні, збіенні, ярым падваргаліся кубінскія барацьбіты за справу вызвалення працоўных, —

партыя здолела перабудаваць свае рады і рашуча і энергічна пачала барацьбу за стварэнне адзінага народнага фронту.

Тав. Дзюрас (камуністычная партыя Грэцыі) гаворыць, што кампартыя Грэцыі як і ўсе іншыя секцыі Камітэруна, прыходзіць к VII кангрэсу больш падрыхтаванай, больш моцнай, больш згуртаванай. Аўтарытэт партыі значна вырас сярод шырокіх мас працоўных. Вопыт грэчаскай кампартыі поўнаасо пацверджае паспяхоўны вопыт французскай кампартыі ў справе барацьбы супроць фашызма шляхам стварэння шырокага антыфашысцкага народнага фронту. Калі ў Грэцыі, — гаворыць тав. Дзюрас, — не перамог фашызм, то гэта ў вялікай ступені з'яўляецца рэзультатам паспяховай барацьбы адзінага фронту пад кіраўніцтвам кампартыі.

Тав. Шармей (кампартыя Аўстраліі) таксама падкрэслівае неабходнасць стварэння адзінага народнага фронту супроць фашызма і вайны і адзначае, што ў праграме адзінага фронту ў Аўстраліі асноўнымі лозунгамі з'яўляюцца абарона Савецкага Саюза, барацьба супроць пагрозы фашызма і новай імперыялістычнай вайны.

У прамовах дэлегатаў двух кампартыі — філіпінскай (тав. Туоміон) і латвійскай (тав. Мартын) была адлюстравана гераічная барацьба гэтых секцыяў Камітэруна за адзін фронт барацьбы супроць фашызма і новай імперыялістычнай вайны. Працоўныя абодвух краін, якія жывуць у цяжкіх умовах гнёту фашысцкай дыктатуры з яе пагромамі, нацыянальнай траў-

партыя здолела перабудаваць свае рады і рашуча і энергічна пачала барацьбу за стварэнне адзінага народнага фронту.

Тав. Дзюрас (камуністычная партыя Грэцыі) гаворыць, што кампартыя Грэцыі як і ўсе іншыя секцыі Камітэруна, прыходзіць к VII кангрэсу больш падрыхтаванай, больш моцнай, больш згуртаванай. Аўтарытэт партыі значна вырас сярод шырокіх мас працоўных. Вопыт грэчаскай кампартыі поўнаасо пацверджае паспяхоўны вопыт французскай кампартыі ў справе барацьбы супроць фашызма шляхам стварэння шырокага антыфашысцкага народнага фронту. Калі ў Грэцыі, — гаворыць тав. Дзюрас, — не перамог фашызм, то гэта ў вялікай ступені з'яўляецца рэзультатам паспяховай барацьбы адзінага фронту пад кіраўніцтвам кампартыі.

Тав. Шармей (кампартыя Аўстраліі) таксама падкрэслівае неабходнасць стварэння адзінага народнага фронту супроць фашызма і вайны і адзначае, што ў праграме адзінага фронту ў Аўстраліі асноўнымі лозунгамі з'яўляюцца абарона Савецкага Саюза, барацьба супроць пагрозы фашызма і новай імперыялістычнай вайны.

У прамовах дэлегатаў двух кампартыі — філіпінскай (тав. Туоміон) і латвійскай (тав. Мартын) была адлюстравана гераічная барацьба гэтых секцыяў Камітэруна за адзін фронт барацьбы супроць фашызма і новай імперыялістычнай вайны. Працоўныя абодвух краін, якія жывуць у цяжкіх умовах гнёту фашысцкай дыктатуры з яе пагромамі, нацыянальнай траў-

## ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

25 ліпеня гэтага года ў Фінскім заліве ў часе вучэнняў Балтыйскага флота, пры выкананні складанага маневравання, на падводную лодку «Б-3», якая знаходзілася ў падводным становішчы, наскочыў надводны карабель. Лодка затанула. На лодцы знаходзілася 55 чалавек каманды і курсантаў морскіх школ. Людзі ўсе загінулі.

Лодка «Б-3» — старая тыпу «Барс», пабудовы канца імперыялістычнай вайны (уступіла ў строй у 1917 годзе).

Урад пастанаўіў выдаць сем'ям усіх загінуўшых камандзіраў і чырвонафлотцаў па 10 тыс. рублёў аднарадова кожнай і ўстанавіць персанальныя пенсіі.

Прыняты меры да падняцця лодкі.

Пахаванне загінуўшых будзе зроблена ў Кранштаце з належнымі ваісковымі ўшанаваннямі.

**СПІС ЗАГІНУЎШЫХ ПРЫ КАТАСТРОФЕ ПАДВОДНАЙ ЛОДКІ «Б-3»**

**Каманды і палітычны склад.**

- Галадоў Александр Паўлавіч,
- Федасеенкаў Мацвей Сідаравіч,
- Жангаломіч Сігізмунд Мацвеевіч,
- Тумаў Алексей Дзімітравіч,
- Гардман Шлейм Пельманавіч,
- Шмідт Нікалай Іванавіч,
- Нікавораў Всевад Александровіч,

- Русін-Пічущкін Грыгорый Васільевіч.
- Малодшы камандчы склад і чырвонафлотцы.
- Чадаеў Міхаіл Васільевіч,
- Крылоў Семён Васільевіч,
- Бузнёцоў Канстанцін Алексеевіч,
- Смірноў Александр Якаўлевіч,
- Опалько Данііл Патровіч,
- Міхайлаў Аўраамі Міхайлавіч,
- Федзькін Алексей Гаўрылавіч,
- Хлусаў Васіль Міхайлавіч,
- Каваленка Нікалай Васільевіч,
- Файнгерш Міхаіл Владзіміравіч,
- Смірноў Нікалай Александравіч,
- Іваноў Леў Іванавіч,
- Маргачоў Фіон Ефрэмавіч,
- Караваеў Аркадзій Александравіч,
- Шумілаў Міхаіл Васільевіч,
- Корнеў Георгій Фёдаравіч,
- Лебардаў Александр Ігнацьевіч,
- Касцючэнка Грыгорый Міхайлавіч,
- Зэрноў Іван Кузьміч,

- Аваньеў Еўгеній Грыгор'евіч,
- Пікалёў Пётр Мацвеевіч,
- Забеданскі Сергей Дзям'янавіч,
- Карытны Александр Дзімітравіч,
- Антаневіч Сцефан Леонцьевіч,
- Бузнёцоў Алексей Іванавіч,
- Трощакоў Міхаіл Егоравіч,
- Чэрнышоў Барыс Еўген'евіч,
- Майсееўка Ян Янавіч,
- Скварцоў Пётр Грыгор'евіч,
- Чэўскі Еўгеній Еўген'евіч,
- Шэўкоў Віктар Гаўрылавіч,
- Будко Дзімітрый Якаўлевіч,
- Камароў Нікалай Міхайлавіч,
- Волжаў Віктар Васільевіч,
- Валашын Георгій Афанасьевіч,
- Рамашкін Раман Феофанавіч,
- Новажылаў Алексей Гаўрылавіч,
- Жулін Іван Ефрэмавіч,
- Курсанты ваенна-морскіх школ.
- Орлоў Міхаіл Іванавіч,
- Бурданін Грыгорый Васільевіч,
- Рабінаў Дзімітрый Іванавіч,
- Трунёў Алексей Іванавіч,
- Тімохін Іван Васільевіч,
- Гушчын Георгій Пахомавіч,
- Осіпаў Нікалай Міхайлавіч.

БЕЛТА.

Заява тав. О. Ю. ШМІДТА прадстаўніку ТАСС аб надыходзячым сэралёце тав. Леванеўскага

Прадстаўнік ТАСС звярнуўся да тав. О. Ю. Шмідта за раз'ясненнем аб ступені падрыхтаванасці тэралёту тав. Леванеўскага Масква — паўночны полюс — Сан-Францыско.

Тав. Шмідт заявіў наступнае: — У сучасны момант уся падрыхтоўчая работа для палёту тав. Леванеўскага закончана. У прыватнасці, забяспечана надзейная радыёсувязь з дапамогай палярэстанцый СССР, Канады і ЗША. Дзень вылёту тав. Леванеўскага залежыць цалкам толькі ад надвор'я. Штодзень данасенні аб надвор'і ў Савецкай Арктыцы і Паўночнай Амерыцы апрацоўваюцца Галоўным упраўленнем Паў-

ночнага морскага шляху і на паставе гэтых даных вызначаецца прагноз (прадказанне) надвор'я на бліжэйшыя дні. Да гэтага часу надвор'е выключала магчымасць вылёту, і прагноз да 31 ліпеня астаецца неспрыяльным. Мы лічым, што неабходна выбраць дзень вылёту з вялікай стараннасцю, каб мець даволі спрыяльнае надвор'е на ўсёй велізарнай адлегласці палёту Масква — паўночны полюс — Сан-Францыско.

Герой Савецкага Саюза тав. Леванеўскі і таварышы: Леўчэнка і Байдукоў атчваюць сябе вельмі добра і з нецярпеннем чакаюць падрыхтоўкі надвор'я. (БЕЛТА).

ночнага морскага шляху і на паставе гэтых даных вызначаецца прагноз (прадказанне) надвор'я на бліжэйшыя дні. Да гэтага часу надвор'е выключала магчымасць вылёту, і прагноз да 31 ліпеня астаецца неспрыяльным. Мы лічым, што неабходна выбраць дзень вылёту з вялікай стараннасцю, каб мець даволі спрыяльнае надвор'е на ўсёй велізарнай адлегласці палёту Масква — паўночны полюс — Сан-Францыско.

Герой Савецкага Саюза тав. Леванеўскі і таварышы: Леўчэнка і Байдукоў атчваюць сябе вельмі добра і з нецярпеннем чакаюць падрыхтоўкі надвор'я. (БЕЛТА).

ночнага морскага шляху і на паставе гэтых даных вызначаецца прагноз (прадказанне) надвор'я на бліжэйшыя дні. Да гэтага часу надвор'е выключала магчымасць вылёту, і прагноз да 31 ліпеня астаецца неспрыяльным. Мы лічым, што неабходна выбраць дзень вылёту з вялікай стараннасцю, каб мець даволі спрыяльнае надвор'е на ўсёй велізарнай адлегласці палёту Масква — паўночны полюс — Сан-Францыско.

Герой Савецкага Саюза тав. Леванеўскі і таварышы: Леўчэнка і Байдукоў атчваюць сябе вельмі добра і з нецярпеннем чакаюць падрыхтоўкі надвор'я. (БЕЛТА).

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ тав. ПІКА

Прамова тав. ОКАНО (КП Японіі)

(Сказана на вяртанні пасяджэнні 28 ліпеня)

Японскі імперыялізм, скарыстаўшы стварыўшыся абстаноўку суветнага акалічнага крызіса, прыступіў да ажыццяўлення палітыкі «крызі і жалеза». Ужо самая геаграфія японскіх заваяванняў ясна паказвае, што галоўнай мэтай японскага імперыялізма—гэта падрыхтоўка вайны супроць СССР. Японскаму імперыялізму не ўдалося да гэтага часу ажыццявіць свае планы вайны супроць СССР. Галоўнае, што расстроіла планы японскага імперыялізма,—гэта рост рэвалюцыйнай актыўнасці японскага пролетарыята, з аднаго боку, і з другога—гэта рост магутнасці Чырвонай арміі Савецкага Саюза і мірная палітыка СССР.

Асноўным прынцыпам японскага імперыялізма з'яўляецца здаўленае мірнага сузыхнення народаў. У процівагу гэтаму высюваецца прынцып—«міжнародная барацьба дзяржаў за існаванне». Усё цяжар ваенна-інфляцыйнай кан'юнктуры лёг цяжкім ярмом на плечы працоўных. Індустрыяльныя рабочыя Японіі атрымліваюць у 8 раз менш, чым амерыканскія, а рабочыцы-тэкстыльшчыцы—у 12 раз менш. Даходы-ж ваенных фабрыкантаў за апошнія гады выраслі ў тры разы. Нават сярэднія даныя па ўсіх галінах прамысловасці паказваюць у іх афіцыйным вылічэнні рост даходаў капіталістаў на 57 проц. з 1930 па 1933 г. і падзенне ставак намінальнай заробковай платы за гэты-ж перыяд на 10 проц.

Голад і галечу сялян Японіі даролі ярка рысуе агульнавядомы факт, што звыш 500.000 сялянскіх дочак прададзены на фабрыкі, а многія дзесяткі тысяч—у публічныя дамы.

Гэты рэжым голаду і палітычнага заняволення падтрымліваецца небылым скарывольствам паліцыі. У Токіо паліцыя забівае без суда і следства не толькі камуністаў, але і актыўных дзеячоў профсаюзаў. Уводзіцца закон аб кары смерцю не толькі за прыналежнасць да камуністычнай партыі, але і за спачуванне ёй. Уся палітыка фашысцкай ваеншчыны

накіравана на паскарэнне вайны супроць СССР. Але пераважна большасць японскага народу жадае міру. Найбольш важным фактам, які характарызуе волю да барацьбы і актыўнасць мас, з'яўляецца тая акалічнасць, што стыхійна стаяць растуць. Лік стачачнікаў у 1933 г. склаў 102 тысячы і ў 1934 г.—109 тысяч. Японская вёска ахвачана небылым бражэннем. Над галадаючай японскай вёскай панавала зноў духам слаўных рысавых паўстанняў 1918 г.

Перыяд часу, прайшоўшы з VI кангрэса, быў перыядам барацьбы за чыстату камуністычных прынцыпаў унутры нашай партыі, перыядам барацьбы за стварэнне камуністычных кадраў і большавізацыі самой партыі. Наша партыя з самага пачатку вайны японскага імперыялізма супроць Кітая заняла сапраўды левінскую інтэрнацыянальную пазіцыю. Наша партыя выкавала імяцікі кадры рабочых-камуністаў. У сялянскіх саюзах ёю выхаваны тысячы рэвалюцыйных сялян.

Найвялікшай перапекдай нашай справе з'яўляецца яшчэ моцная ў партыі сентанцыйная збмжванасць. Цэнтральнай задачай у справе стварэння адзінага фронту наша партыя лічыць барацьбу за аб'яднанне надалычай раздробленых профсаюзаў.

Партыя павінна зрабіць карэнны паварот у сваёй рабоце. Але на павароце больш чым калінебудзь неабходна жалезнае адзінства партыі, і асабліва вяліка небяспека сектанцкіх і праваанартуністычных ухілаў. Тым большай небяспекай для камуністычнага руху ў Японіі з'яўляецца тая апазіцыйная фракцыя, якая ўзнікла ў кампартыі Японіі.

Але наша партыя, выкаваная вялікім барацьбітом за камунізм—Сен-Катаймай, партыя, выпрабаваная і загартаваная ў абстаноўцы вайны і найлюцейшага тэрору, здолее пад кіраўніцтвам Камуністычнага Інтэрнацыянала з гонарам выкаваць задачы, якія перад ёю стаяць.

Прамова тав. КЕМПБЕЛА (КП Англіі)

(Сказана на ранішнім пасяджэнні 27 ліпеня)

Дэлегацыя англійскай кампартыі адабрае рашэнні ВККІ, прынятыя за 7 гадоў, прайшоўшыя з часу VI кангрэса Комінтэрна. Аднак, цэнтр цяжару заключаецца ў тым, каб праводзіць у жыццё гэтыя правільныя рашэнні. Большасць секцый Комінтэрна яшчэ адстае ў гэтых адносінах. Аднай з галоўных задач усіх секцый Комінтэрна з'яўляецца разгортванне зборгічнай кампаніі супроць гітлераўскага ўрада, як галоўнага падпальчыка вайны.

Секцыі Камуністычнага Інтэрнацыянала павінны быстра рэагаваць на новую міжнародную абстаноўку, якая выявілася пасля прыходу да ўлады ў Германіі нацыянал-соцыялістаў. Аднак, некаторыя секцыі, а тассама выканком Комінтэрна, у гэтым часам спавняліся.

У самой Англіі адзінаму фронту барацьбы з фашызмам аказваюць супраціўленне правядыры лейбарскай партыі, падтрымліваючы палітыку англійскай буржуазіі, якая заахочвае ваенныя планы Германіі і Японіі. Аднак, наўнасць двухмільённай арміі беспрацоўных, жалілівае дэпрэсія, якая цяжарам ляжыць над асноўнымі галінамі англійскай прамысловасці, і магутны рух англійскіх рабочых скарыстоўваюцца англійскай кампартыяй для ўцягнення шырокіх мас у адзіны фронт барацьбы супроць фашызма. Тактыка адзінага фронту значна павялічыла ўплыў англійскай кампартыі ў радзе прамысловых раёнаў. Разгортванню адзінага фронту перашкаджаюць нязжытыя яшчэ сектанцкія ўстановкі. У асаблівасці адстае работа на чыгуначным транспарце, дзе англійская кампартыя не здолела яшчэ перабудавацца, як гэтага патрабуе змяніўшаеся становішча.

Большасць склад англійскай кампартыі хоць і павялічыўся на 1/3 з пачатку 1935 года, але ўсё яшчэ не адлюстроўвае ўплыву, заваяванага партыяй у часоных частках англійскага рабочага руху. Калі кампартыя Англіі пачне адлюстроўваць больш значную ролю ў



VII суветны кангрэс Комінтэрна. НА ЗДЫМКУ (справа налева): т. т. А. МАРЦІ і М. КАШЭН у прэзідыума кангрэса. Фото ЛАСКУТОВА (Саюзфото).

Прамова тав. ПАПОВА Н. Н.

(Сказана на ранішнім пасяджэнні 29 ліпеня)

Зроблены тав. Пікам даклад Выканкома Комінтэрна даў ясны большавіцкі аналіз шляху, пройдзенага Камуністычным Інтэрнацыяналам паміж двума кангрэсамі, падзеі вынікі значным дасягненнем нашых секцый, даў большавіцкую крытыку недахопаў у рабоце выканкома, памылак, дапуначных пасобнымі секцыямі, і, нарэшце, чотка намочіў шляхі далейшай барацьбы.

7 год прайшло з часу VI кангрэса Комінтэрна. Якія змены адбыліся з таго часу на Савецкай Украіне ў параўнанні з Заходняй Украінай, якая знаходзіцца пад уладай польскага фашызма? Што ў нас было і што ў нас ёсць?

У 1927—28 гг. прадукцыя буйнай прамысловасці Украіны складала каля трох мільярдаў руб., а ў 1934 г. яна давала звыш 9 мільярдаў руб. У 1934 г. прамысловасць Савецкай Украіны давала прадукцыі ў 4 з паловай разы

Наша індустрыяльная магутнасць вельмі вырасла і ўмацавалася. Нашы саветы і калгасы ўмацаваліся ва ўсім Савецкім Саюзе. І калі паны Радзіліны капчаткова пазбаўляцца сваіх і без таго даволі бедных раэумовых зольнасцей, і калі гэтыя паны наперакор мірнай палітыцы Савецкага Саюза заахочуць з нашай Савецкай Украіны зрабіць свой феадальны маёнтак, як яны гэта прабавалі зрабіць 15 год назад, то яны разаб'юць сабе галаву на вельмі значнай адлегласці ад Кіева. (Апладысменты).

Прымаючы ўсё гэта пад увагу, можна было зусім спакойна ў 1934 годзе перанесці сталіцу Украіны з Харгава ў Кіеў.

Працоўныя масы Заходняй Украіны будуць цяпер яшчэ больш жывы і непасрэдна ачуваюць нашу большавіцкую індустрыялізацыю, нашу калгасную сельскую гаспадарку, зможнае калгаснае жыццё, якое ператвараецца ў сап-

Зводна аб ходзе выканання дзяржаўнага плана жыццёлагадоўлі па калгасна-таварных фермах і захаванню маладняка ў проц. на 1935 г.

Проц комплектавання па магачнаму пагалоўу Процент адыходу маладняка

Table with columns: Назва раёнаў, МТФ, СТФ, ОТФ, Цялага, Парасяга. Lists various regions and their corresponding statistics.

Прамова тав. ПРУХНЯКА



МІЖНАРОДНЫ АНТЫВАЕННЫ ДЗЕНЬ

„ІДЭЯ ШТУРМА СПЕЕ У СВЯДОМАСЦІ МАС“ (СТАЛІН)

Дваццаць першая гадавіна

Імперыялістычныя дзяржавы літаманкава рыхтуюцца да новай сусветнай вайны. Аб гэтай падрыхтоўцы сведчаць даныя аб узбраеных галоўнейшых капіталістычных краінах. У 1914 годзе англійская армія мела дзве тысячы кулямётаў, у 1934 г. — 15 тыс. ЗША ў 1914 г. мелі 1.500 кулямётаў, у 1934 г. — 36 тыс. У Японіі за гэтыя-ж гады колькасць кулямётаў вырасла з 968 да 9.200, ва Францыі — з 1788 да 23.000, у Італіі — з 424 да 6.650, у Германіі — з 1.464 да 10.000. Арміі шэсці галоўнейшых імперыялістычных краін у 1914 годзе мелі 8.000, а ў 1934 г. — 100.000 кулямётаў.

станцы краіны Малой Антанты— Юга-Славія, Румынія, якія набылі значную частку сваіх тэрыторый пасля вайны, Чэхаславакія, створаная на аснове Версальскага дагавору. Англія таксама належыць да тых краін, якія не выйграюць ад перадачы свету, а страціць могуць многае. Усё-ж, некаторыя ўплывовыя колы ў Англіі заахвочваюць авальтурістычнымі планаў падпальчыкаў вайны, спадзяючыся вырашыць супярэчнасці капіталістычнага свету за кошт СССР.

Група краін, пераможаных у сусветнай вайне, спадзяюцца шляхам новай крывавай вайны вярнуць страчаныя тэрыторыі і сваю магутнасць. Да гэтай групы належаць Германія, Венгрыя, Балгарыя.

Трэцяя група краін атрымала даволі многа ад Версальскага дагавору, але ўсё-ж не задаволены атрыманай здабычай. Гэта — Італія, Польшча, Японія. Яны дабіваюцца частковай змены Версальскага і Вашынгтонскага дагавораў у сваю карысць. Напрыклад, Італія, незадаволеная размеркаваннем каланіяльнай здабычы пасля вайны, прабуе расшырыць свае каланіяльныя ўладанні за кошт Абісініі, Японія, захапіўшы Манчжурію і значную частку Паўночнага Кітая, адмовілася ад умоў Вашынгтонскага дагавору.

Галоўным падпальчыкам, арганізатарам новай імперыялістычнай вайны з'яўляецца германскі фашызм, які стараецца пад сцягам барацьбы супроць Версальскага блоку для новай крывавай перакройкі свету ў інтарэсах германскага імперыялізма. Захатніцкія планы германскага фашызма не абмяжоўваюцца заваяваннем адзіноўшых пасля сусветнай вайны абласцей. Нацыянал-соцыялісты дабіваюцца расшырэння германскай тэрыторыі за кошт СССР, Францыі, Бельгіі, Італіі, Аўстрыі, Польшчы, Даніі, прыбалтыцкіх краін і т. д. Але ў цяперашні час германскія фашысты з тактычных меркаванняў высюваюць на першы план патрабаванні свабоды дзеянняў на ўсходзе, нямецкай каланізацыі Савецкай Украіны, Беларусі, Прыбалтыкі.

дзеяннаў у адносінах да Савецкага Саюза.

Усе сілы, што стаяць за мір, аднае Савецкі Саюз, які выдэе паслядоўную, цвёрдую палітыку міру. Савецкі Саюз уступіў у Лігу Нацый, якую пакінула Японія і Германія, нежадаючы быць аднесенымі ніякімі міжнароднымі абавязальствамі. Савецкі Саюз заключыў пакты аб ненападзе з рэдам дзяржаў.

Прадажам КУЧ, дагаварамі аб узаемадапамозе, заключанымі з Францыяй і Чэхаславакіяй, грапа новай заключыць усходні пакт, літвінаўскім тэзісам аб ненападзе насці свету, вызначэннем агрэсара, выступленнямі савецкіх дэлегатаў на мірных канферэнцыях — краіна саветаў паказала, што яна паслядоўна змагаецца за мір. «Хто хоча міру і дабіваецца дзелавых сувязей з намі, той заўсёды знойдзе ў нас падтрыманне» — заявіў правадыр народаў Савецкага Саюза таварыш Сталін. Мы дабіліся раду буйных поспехаў у барацьбе за мір. Толькі дзякуючы мірнай палітыцы Савецкага Саюза ўдалося да гэтага часу прадухіліць узнікненне новай крывавай бойні.

Мы не забываем, што «наша барацьба за мір, наша палітыка была-б не моцнай, калі-б у нас не было моцна з абаронай, моцна ўнутры краіны» (Магановіч). Калі-б нашы ўзброеныя сілы не адпавядалі патрабаванням сучаснай абароны, мы не мелі-б тых поспехаў барацьбы за мір, якія маем зараз.

Наша Чырвоная армія, стойка ахоўваючая граніцы Савецкага Саюза, акружана блязежнай любоўю ўсіх працоўных не толькі нашай краіны, але і ўсяго свету.

Сёння, у 21-ю гадавіну імперыялістычнай вайны, рабочы клас ва ўсім свеце будзе дэманстраваць пад магутным сцягам адзінага фронту супроць фашысцкіх пад-



Ён памёр як герой

Смерць доўга не наступала. Адчайная барацьба паміж асуджаным жыццём і быццам глуміўшайся над ім наўмысна марудзёнай смерцю цягнулася пятнаццаць мінут. Тады, каб паскорыць развязку, двое катаў абхапілі рукамі дрыжаўшае ў пяці цела ў усёй сілы пачалі цягнуць яго ўніз. Смяротны прыговор над 21-гадовым балгарскім комсамольцам і рэволюцыйным салдатам Александром Войкавым быў прыведзён у выкананне 25 чэрвеня на двары Сафійскай цэнтральнай турмы ў рашчынскіх праменьнях летняга сонца ўгасла квітнеючае маладое жыццё.

— Да апошняй мінуты, — гаворыцца ў пісьме з Сафіі, — ён крычаў у твар катам аб сваёй бязмежнай пагардзе і аб вялікай пывавоці да ваенна-фашысцкай дыктатуры, аб сваёй свяшчэннай веры ў перамогу пролетарскай справы. Спакойна і горда стаяў ён ля падножжа шыбеніцы. У страшных абдымаках катаў раздаўся яго апошні вопіс: «Нахай жыве кампартыя Балгарыі! Нахай жыве пролетарская рэволюцыя!»

года абодва былі арыштаваны і пасля многамесячных катаванняў перададны 25 сакавіка ваеннаму суду.

Нават сядзячы за турэмнымі кратамі ў чаканні кары, Войкаў далкам жыў жыццём і інтарэсамі рэволюцыйнай барацьбы.

— У цеснай турэмнай камеры, — гаварылася ў пісьме Войкава, перададзеным таварышам на волю, — у якую пранікае толькі кароткі сонечны прамень — адзіны тут друг, сяджу я, і мае мыслі бягуць з хуткасцю кінематаграфічнай істужкі. Перада мной устаюць вобразы нашай барацьбы, мітынгі і трыбуны ў Сафіі, сходы ў вёсках і нашы начныя прагулкі. Я ўспамінаю аб тым, з якой радасцю і патхненнем успрымалі мы кожны наш поспех, кожны крок наперад... Да самай смерці буду я на сваім пасту. Разам з тым я хачу-б бам, маладым таварышам, задаць пытанне: што вы робіце для выратавання ўсіх прысуджаных к смерці? Што вы робіце, таварышы, у маёй роднай вёсцы і ў акружаючых вёсках? Ці з'явіцеце вы масавую барацьбу за наша

ваеннага суда, а разам з вамі, дзесяці сярод родных людзей, дае мы з'явіліся, абмяркоўваем сур'ёзныя пытанні нашай барацьбы.

Вось вам мае апошнія словы: таварышы, будзьце большэвікамі.

Мне тут вельмі дрэнна. Для мяне ўстаноўлен асобны рэжым. Мне вельмі строга ахоўваюць.

Я гляджу смерці проста ў вочы, хоць так хочацца жыць. Жыццё мае — гэта барацьба. Прадаўжайце барацьбу. Жыццё цяжкае, барацьба суровая, але перамога, наша перамога будзе вялікай і заслужанай.

Ваш таварыш Александр Войкаў».

Чытаючы гэтыя радкі і ўспомніў Шыллера, яго песню наэвнікаў Валенштэйна:

«Толькі на полі бою раскрылася адпраўдная капітуляцыя чалавека. Тут уважваецца сэрца, тут ніхто не заступіцца за яго і кожны павінен сам пастаяць за сябе. І калі вы няздольны рызыкаваць жыццём, вы не зможаце яго і выйграць».

К РЫВАВЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ КАПІТАЛІЗМА

\* Велізарныя масы рабочых і сялян былі забраны імперыялістамі на поле вайны. За ўвесь час вайны 1914—18 гг. па васьмі іраінах — Германія, Францыя, Англія, Італія, Аўстра-Венгрыя, Бельгія, Злучаныя Штаты Амерыкі і Расія было мабілізавана 69.859.870 чалавек. Найбольшая колькасць мабілізаваных была ў Расіі — 15.123.000 чалавек. Найбольшы процент мабілізаваных у адносінах к усёму насельніцтву дала Германія — 19,7 проц., амаль адна пятая насельніцтва.

\* Найбольш забітых было ў Расіі — 2.300.000 чалавек, на другім месцы — Германія — 2.000.000 чалавек, Аўстра-Венгрыя і Францыя — па 1.400.000 чалавек.

На полі вайны ўсяго было зарэгістравана забітых 8.998.771 чалавек, цяжка параненых — 6.295.512 чалавек, загінула без вестак і ў тым ліку, разарвана на часткі ачарадамі і палонных — 5.983.600 чалавек. Загінулі ў адным толькі 1918 г. у рэзультата вайны ад узніклых эпідэмічных хвароб 10.000.000 чалавек.

\* Імперыялістычная вайна перамянула гіганцкія сродкі, якія выкачваліся ў працоўных у выглядзе рэальных падаткаў. Сярэдні расход на дзень вайны на ўсіх краінах разам складаў у 1914 г. 130 міль. марак, у 1915 г. — звыш 275 міль. марак.






разыпачкай, сім буйнейшых еўрапейскіх дзяржаў.

**ПРАГА, 28 ліпеня. (БЕЛТА).** Памятаючы ў Германіі атмасфера гэта ўзмоцненая маральная падрыхтоўка да вайны. Нацыяналістычныя арганізацыі, іх агітатары і прапагандысты, друк, кніжны рынак, тэатр і кіно пастаўлены на службу адной мэце: стварэнню надзейнага гарматнага мяса для фашысцкай буржуазіі. Роот рэвалюцыйных настрояў у рабочых масах Германіі прымушае фашысцкіх падпалітчыкаў вайны ўдзяляць гэтай задачы асабліваю ўвагу.

Афіцыйны орган рэйхсвера «Дэйчэ вэр» выдаў пасаў, што ў прыватнасці пытанне аб «надзейным складзе» армейскіх часцей рэйхсвера асабліва важна, бо ў



НА ЗДЫМКУ: пярэдняя вежа германскага лінейнага карабля «Дэйчэ пөнд» з 3-ма 28-сант. гарматамі. Тры другія тэкі-ж гарматы размешчаны ў задняй вежы.

вай, аказвалі супраціўленне савецкай уладзе.

Тав. Апанасюк, прадуючы загадкава дома сацыялістычнай культуры, ёсць з ім жорсткую барацьбу, выкрываючы іх аляксейскія махінацыі. Комсамольская арганізацыя і ўсе працоўныя раёны абураны гэтым агідным учынкам клясава-варожых элементаў і патрабуюць суровай кары злачынцам.

Нам. сакратара Дрыбінскага РК ЛКСМБ ВОЛКАЎ.

**УСЕ БЛІЖЫ ДА КІЕВА**

КАМАРЫН, 30 ліпеня. (Спец. кар. «Звязды»). Удзельнікі лодачнага паходу Менск — Херсон прайшлі Камарын. Хоць дзве шквалісты сустрэчы вёдер, мы паспяхова рушым уперад.

Да Кіева нам асталося праісці 165 кіламетраў.

«Звязды». Прыбыўшыя сюды па запрашэнню Моссовета дэлегацыя бабруйскага лескаамбіната, выканаўшага датэрмінова заказ на вокны і дзверы для маскоўскіх школ, на працягу некалькіх дзён аглядала Маскву.

Дэлегаты наведвалі новыя школы, метро, рублёўскую насосную станцыю і інш. Велізарнае ўражанне на бабруйскіх таварышоў зрабілі новыя маскоўскія школы і метро. Член дэлегацыі, начальнік беларускага прах тав. **Бамсель**, заявіў: «Немагчыма выразіць, наколькі мы здзіўлены грандыёзнасцю Масквы, усім тым, што мы тут бачым. Мы вельмі задаволены паездкай і будзем працаваць яшчэ лепш, яшчэ энергічнай, каб выканаць планы нашага камбіната».

Учора дэлегацыя выехала ў Бабруйск.

дэлегаты гаспадарчую пасадку на закончыў гаспадарчую пасадку на БССР. Перад ад'ездам дэлегацыя тэатра паслаў у Наркомасветы тэлеграму настаянага аместу:

«Даўшы 90 спектакляў для 100.000 арганізаваных глядачоў, абслужыўшы 30.000 рабочых не пасярэдна на фабрыках і заводах, выязджаем з Беларусі поўныя ўдзячнасці за гаспадарчы прыём і гордыя сведомасцю выкананага абавязка».

Толькі ў краіне сацыялізма, толькі дзякуючы левіска-сталінскай нацыянальнай палітыцы магчымы поўны росквіт мастацтваў усіх нацыянальнасцей і іх брацкі кантакт.

Маскоўскі тэатр Ленсовета: **АБОЛІН, ШАПРА, ЗУБАЎ, ПЛОТНІКАЎ».**

БЫХАЎ, 31 ліпеня. (Спец. кар. «Звязды»). Сёння ў 14 гадзін у Быхаве адбудзецца першы кілометраў. Выхадзі райком пра нас цёпла прыехаў.

— 0 —

**ПАВЕДАМЛЕННІ**

3 жніўня 1935 г. у 7 гадзін у раёне Доме партактыва адбудзецца ўдзельны прапоемінар усіх партсеці, прысвечаны 40-годдзю (5 жніўня) з дня стварэння Ф. Энгельса.

Яўка ўсіх прапоемінарцаў вясёла.

Дом партактыва Менгаркома КП(б)Б.

Адказны рэдактар Н. СТЭПАН

**НАМАЯШКА ННЕ ВЛТ—1**

**Беларускі дзяржаўны тэатр ОПЕРЫ І БАЛЕТА**

Сёння, 1 жніўня.

**ОПЕРА Севільскі цырульнік**

Пачатак у 8 гадзін 30 мінут.

Білеты ў рабочай касе з 11 да 21 і з 4 да 6 гадзін.

Прыватнае залі на калектыўныя паходы (са свідкай).

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР ПРОЛЕТАРЫЙ	Гукавы мастацкі фільм <b>Песня аб шчасці</b>
Дзіцячы кінатэатр (важаны кінатэатр ПРОЛЕТАРЫЙ)	Гукавы мастацкі фільм <b>ГАРМОНЬ</b>

Кіно „СПАРТАК“

ЗЯМЕЖНЫ ФІЛЬМ

**ДЗЯУЧЫНА З ЦЫРКА**

Драма ў 7 частках.

У праграме кінатэатра.

Штодзённа 4 сеансы, КАСА—з 4-х гадзін.

**5-ТЫ ЦЫКЛ ПРАГРАМЫ**

**НБА БССР (ДУЦЭМП“) ДЗЯРЖЦЫРК** (свад.профінтэр“) тэл. 24-171.

1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 жніўня

новы сілад трупы | 10—новых нумароў 10 —

Гастролі няздніка **Паўла ЕСІКОУСКАГА** групавад заада 4—наезднікі—4 П. Ес коўскі, Ізабела, Людміла, Осман-Бэн Адванныя труп. Прыгожае відовішча.

2 СТЕЛЛО 2 Славяны акра) ты.	2— БЛЮМІНГ —2 лепшыя снайперы.	Трыо—Югавы—трыо экрэбачыны шюд
— ЭРЛАНІ 4— труп пд купалам шыр. а.	Еўрапейскі ватыст <b>СІЎ-ЛІ</b> экілібрыстыяна і жанглі-раванне.	Артыст маскоўскай эстрады <b>Пётр Угрумаў</b> юмар, сатыра, фельетоны і п'есы.
САЛІМ Шорскі арміст делшы антыпадыст.	2— НІІН —2 экілібрыстычны акт.	

**Трыё—Рафаэль—Трыё**  
вышэйшыя д сягенні ў вобласц баланса.

**Анна Южына**  
з ве групай дрз раваных коней.

рад іншых нумароў.

Пачатак роўна 8 гадзін | Дзеці да 16 год | Білеты прадаюцца ў рабочай касе ў 9 гадзін | на вечэрніх па-сеа 11 д. 2 г. і ад 4 да 6 г. у касе кавы не далускаюцца цырка ад 12 да 2 і ад 6 г веч.

Гукавы кінатэатр **«Чырвоная зорка».**

Ад 1 жніўня  
лепшы гукавы мастацкі фільм

**Тры таварышы**

У гал. ролях заслужаныя а тэсты рэспублікі **Н. ГАРУНОЎ, Н. БАТАЛАЎ, М. ЖАРАЎ, Т. ГУРЭЦКАЯ, З. ПАЛОНСКАЯ.**

У праграме: новы гукавы Саюзкіножурнал.

Пачатак сённяшай: у 6, 7-30, 9-15 і 11 гадзін. Каса з 1 г. дна.

**Магілеўскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя М. Н. Пакроўскага ПРАДАУЖАЕ НАБОР СТУДЭНТАУ**

на 1935—36 навучальны год у спецыяльны і завочны інстытут. Інстытут рытуе выкладчыкаў літаратуры, мовы, гісторыі, геаграфіі для поўнай сярэдняй школы.

Стадыянарны інстытут і завочны сектар маюць наступныя факультэты: 1) гістарычны, 2) літаратурна-лінгвістычны, 3) геаграфічны.

У інстытут і яго завочны сектар прымаюцца асобы, маючы аярэднаму адукацыю, не пазабудзены выбарчы праваў, ад 17 год.

Заявы прымаюцца да 15 жніўня 1935 г.

Да заявы павінны быць прыкладзены наступныя дакументы: сведчаная анкета, даведка аб сапраходжанні і становішчы, аб стане здароўя, аб адукацыі, копія вайсковага дакумента, метрыка, засведчаныя 2 фотакарткі, для сялян-аднаасобнікаў — копія акладнота ліста аб падатку ў 1934 г., а таксама напштовья маркі на 40 кап.

УВАГА: Настаўнікі, паступаючыя ў дзённы інстытут, павінны мець камандыроўку райана.

Прыёмныя іспыты адбудуцца з 10 па 20 жніўня 1935 г. па матэматыцы, фізіцы, беларускай, рускай мовах, беларускай і рускай літаратуры, гісторыі, грамадзнаўству і геаграфіі.

Таксама працягнуў прыём на 1935—36 навучальны год на **ВЯЧЭР-НІ ПЕДІНСТЫТУТ** на аддзяленні: літаратурнае і гістарычнае. Тэрмін пачатку даўчэ да 15 жніўня 1935 г. Іспыты з 25 жніўня па 1 верасня адбудуцца на наступных дыспынцінах: матэматыцы, беларускай мове, рускай мове, грамадзянскай гісторыі і фізіцы. Тэрмін навучання ў вячэрнім інстытуце 4 гады — 11 вечароў у месяц. Права скончыўшых тэкі-я, што і дзённага інстытута.

Заявы і ўсе адукацыйныя дакументы прымаюцца ў канцы жніўня і ўмоў прыёму накіроўваць на адрасу: г. Магілеў, Ленінская, 35, канцелярыя Педінстытута.

**ДЫРЭКЦЫЯ**

**Пастанова № 24**

**ПРЭЗІДЫУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКАГО СОВЕТА І ПРЭЗІДЫУМА МЕНСКАГА РАЙВЫКАНКОМА 21 ЛІПЕНЯ 1935 г.**

Аб упарадкаванні буравых і разведачных работ у г. Менску і раёне

1. У сувязі з правядзеннем вышуканняў для Менскага Гарадскога вадатравада экспедыцыяй Маскоўскага інстытута «ВОДГЕО», якія робяць пабудовы буравых калодзежаў і асобных разведачных скважын на тэрыторыі г. Менска і Менскага раёна, загадаць і боты ў далейшым з экспедыцыяй інстытута «ВОДГЕО», прадува па заданню Менскага горсовета.

Аб буравых работах, якія праводзяцца бее мэры на тое права ніка экспедыцыі, сельсоветы абавязаны неадкладна паведамаць гэтым у РВК, а на тэрыторыі горада — міліцыя паведамаць Гораду.

2. Буравыя работы, якія знаходзяцца ў працесе вытворчых тэрыторыі горада і раёна павінны быць неадкладна зарэгістраваны экспедыцыяй «ВОДГЕО» (Плян Волі, № 4, Менводаладыныя).

СТАРШЫНЯ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА **ЖУКОВ**  
СТАРШЫНЯ МЕНСКАГА РАЙВЫКАНКОМА **ЖАРЫ**

**ВЫСТАУКА ПРАМЫСЛОВАСЦІ, арганізаваная к нарадзе гаспадарнікаў мясцовай прамысловасці БССР пры ЦК КП(б)Б**

**АДКРЫТА ШТОДЗЕННА**

з 10 гадз. раніцы да 11 гадз. вечара ў кавы іна СТАЛІН

уваход вольны. **НАРКАММЯСЦПРОМ.**

**ДРУКАРНІ „ЗВЯЗДЫ“ ПАТРЭБНЫ НА ПАСТАЯННУЮ РАБОТУ БУХГАЛТАР І РАХУНКАВОД**

Зварачацца ў кантору, Советская, 63.

Адрас рэдакцыі і выдавецтва: Менск, Советская, 63. Тэлефоны: ад казны рэдактар — 21-645; нам. рэдактара — 21-358; адказны сакратар — 23-955; аддзельны партыйны апарат — 22-412; сельскагаспадарчы, прамысловы, месавых кампаній і мясцовай інфармацыі — 21-846; пісем рабочых і калгаснікаў і работы з рабелікацыяй — 21-357; загадчык выдавецтва, прыём аб'яў — 21-360; бухгалтэрыя — 21-383.



Менск, друкарня «Звязды».

Уп. Галоўлітбела № К—1186.